



# Запрашаем наведаць 21 красавіка 2018 г. Дзень здароўя

| Назва мерапрыемства  | Час<br>правядзення | Месца<br>правядзення       | Адказны                          |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>1 - 4 класы</b>   |                    |                            |                                  |
| Майстар-клас<br>"Як зрабіць асанку правільнай"   | 9.00 - 9.45        | Кабінет №5                 | Драздова В.А.                    |
| Да Сусветнага дня кнігі і аховы<br>аўтарскага права. Конкурс аматараў<br>чытання "Шукальнікі кніг" | 9.55 - 10.40       | Кабінет №13                | Зорко Т.Ю.                       |
| Малыя Алімпійскія Гульні   | 10.50 - 12.30      | Спартыўная<br>зала/Стадыён | Шворак Н.І./<br>Дунько А.С.      |
| Гульня па станцыях "Калі з сябрам<br>выйшаў у дарогу"  | 12.40 - 13.25      | Тэрыторыя<br>школы         | Барысевіч К.Л.,<br>Драздова В.А. |
| <b>5 - 8 класы</b>   |                    |                            |                                  |
| Гадзіна зносін "Школьнае харчаванне -<br>здорае і рацыянальнае"                                    | 9.00 - 9.45        | Кабінет №16                | Кніга А.У.                       |
| Да Сусветнага дня кнігі і аховы<br>аўтарскага права. Конкурс аматараў<br>чытання "Шукальнікі кніг" | 9.55 - 10.40       | Кабінет №13                | Зорко Т.Ю.                       |
| Малыя Алімпійскія Гульні   | 10.50 - 12.30      | Спартыўная<br>зала/Стадыён | Шворак Н.І./<br>Дунько А.С.      |
| Гульня па станцыях "Калі з сябрам<br>выйшаў у дарогу"  | 12.40 - 13.25      | Тэрыторыя<br>школы         | Барысевіч К.Л.,<br>Драздова В.А. |
| <b>9 - 11 класы</b>  |                    |                            |                                  |
| Наведванне факультатывных заняткаў<br>і гадзіны спорту і здароўя згодна<br>раскладу                | 9.00 - 11.35       | ***                        | ***                              |
| Алімпійскі ўрок<br>"Брэстчына Алімпійская"   | 9.55 - 10.40       | Кабінет №11                | Фядотава А.А.                    |
| Малыя Алімпійскія Гульні   | 10.50 - 12.30      | Спартыўная<br>зала/Стадыён | Шворак Н.І./<br>Дунько А.С.      |
| Прагляд і абмеркаванне<br>дакументальнага фільма "Званы<br>Чарнобыля"                              | 12.40 - 13.25      | Кабінет №12                | Кніга А.У.                       |

